

## Онімныя і апелятыўныя назвы асоб як сродкі вобразнасці ў паэме «Бандароўна» Янкі Купалы

В.А. Ляшчынская

У артыкуле ўпершыню выяўлены онімныя і апелятыўныя найменні дзеючых асоб, дапоўненныя атрыбутыўнымі харктарыстыкамі, парападынальнымі зваротамі, пры абавязанні двух герояў – Бандароўны і Патоцкага ў паэме «Бандароўна» Я. Купалы. Устанаўліваецца ўзаемадзеянне і ўзаемасувязь слова і вобраза ў структуры мастацкага тэксту, месца онімных і апелятыўных найменніяў асоб сярод вобразных сродкаў тэксту і іх стылістычная роля як адзінак тэксту.

**Ключавыя слова:** паэма «Бандароўна», Я. Купала, онім, апелятыў, азначэнне, парападынальны зварот, сродак вобразнасці.

The article singles out onymic and appellative character names in combination with similes, used for denoting the main characters – Bandarouna and Patotski – in J. Kupala's poem «Bandarouna». The author defines the interaction and correlation between the word and imagery in the structure of fictional text and the place of onymic and appellative character names among other expressive means and their stylistic role as text units.

**Keywords:** poem «Bandarouna», J. Kupala, onym, appellative, attribute, simile, expressive means.

Вывучэнне найменніяў асоб у мастацкім тэксле ўжо мае свае набыткі, тым не менш даследаванне онімаў не страчвае сваёй актуальнасці і ў апошняй дзесяцігоддзі, пра што сведчаць публікацыі замежных айчынных і мовазнаўцаў, у прыватнасці Н.Д. Аруцюновай [1], Ю.А. Карпенкі [2], А.Ф. Рогалева [3], В.В. Шура [4] і інш., прысвяченыя розным аспектам вывучэння найменніяў асоб у мастацкай літаратуры розных родаў і жанраў.

Вывучэнне мовы твораў класіка беларускай літаратуры Янкі Купалы не можа быць поўным і ўсебаковым без уліку онімаў, аналізу іх выкарыстання, вызначэння месца і ролі ў творчай спадчыне мастака ўвогуле і ў асобным творы ў прыватнасці, тым больш што Янка Купала ўжывае самыя розныя ўласныя найменні: імёны, прозвішчы, псеўданімы, мянушкі людзей, агіёнімы, тапонімы, айконімы, гіронімы, дрымонімы, харонімы і інш., пра што сведчаць толькі асобныя прыклады: *Алеся, Антоля, Апанас, Тамаш, Буйніцкі, Эпімах-Шыпіла, Цішка Гартны, Кукса, Бычок, Ісус, Пятрок, Хрыстос, Акопы, Карзюкі, Свіслач, Вілля, Даўгінаўскі гасцінец, Белая Русь* і інш. Уласныя назвы асоб, тапонімы ў мастацкіх творах Янкі Купалы ўжо былі аб'ектам нашага даследавання [5]–[7], і ўсё ж мы зноў звярнуліся да ўласных назваў асоб, аднак ужо, па-першае, у спалучанасці іх з апелятыўнымі найменніямі адных і тых жа персанажаў, па-другое, на матэрыйле тэкставага выкарыстання іх толькі ў адным творы. А асноўная мэта даследавання – выяўленне стылістычнай ролі ўласных і апелятыўных найменніяў, іх ўзаемасувязі і функцыянування ў тэксле твора як сродкаў сістэмы выразнасці і вобразнасці мовы паэмы «Бандароўна» Янкі Купалы [8].

Паэма «Бандароўна» Янкі Купалы з падзагалоўкам «З народнай песні», якая ўпершыню была надрукавана ў «Нашай ніве» ў 1913 годзе (№ 29 за 13 ліпеня) і ў якой, акрамя 91 і 92 радкоў, ніякіх змен ў далейшым не было зроблена аўтарам, мае ў аснове сваёй сюжэт, які, паводле слоў самога аўтара, запазычаны «з этнографіі», што падкрэслівае знаёмства паэта з песнямі пра Бандароўну, запісанымі на тэрыторыях Украіны і Беларусі і змешчанымі ў «Матэрыйлах для вывучэння побыту і мовы рускага насельніцтва Паўночна-Заходняга краю» П. Шэйна [8, с. 408]. Дарэчы тут узгадаць і аўтарскія спасылкі на фальклорнае паходжанне сюжету твора ў самой паэме, дакладней у першай частцы як уступе тэксту паэмы: *Аб прыгожай Бандароўне / I ab справах пана / Засталася ў народзе / Песня здаўна-даўна* [8, с. 79], а таксама ў апошняй, дванаццатай частцы, як заключэнні паэмы: *З долі ж горкай Бандароўны, / I з таей часіны / Засталіся толькі казкі, / Песні ды ўспаміны* [8, с. 90].

У паэме выяўляецца супрацьпастаўленне двух асноўных персанажаў, што выступаюць прадстаўнікамі двух розных лагераў, – пан Патоцкі і Бандароўна, аб якіх падаюцца кароткія, але надзвычай выразныя звесткі-характарыстыкі, сярод якіх зўяжоць пэўнае месца і адзігрываюць немалаважную ролю онімныя і апелятыўныя назвы гэтых асоб.

Паэма пачынаеща прэзентацыяй герояў – пана Патоцкага, які з сваёй хеўрай гаспадарыць над бедным народам і ад якога «стогне змучана Ўкраіна, к небу шле пракляцце», і Бандароўны, аб якой «засталася у народзе / Песня здавен-даўна» [8, с. 79]. Ужо ў першых радках паэмы, як і далей, а ўсяго сем разоў, ужыта толькі прозвішча першага героя – *Патоцкі*, якое, як правіла, суправаджаеца назоўнікам-ідэнтыфікатарам *пан* (назоўнік знаходзіцца ў прэпазіцыі да прозвішча) ці нават замяняеца гэтай апеліятыўнай назвай як адзнакай сацыяльнага становішча ў залежнасці ад маўленчай сітуацыі: *Ды Патоцкага збаўляе / Хеўра і багацце* [8, с. 79]; *К таму часу ў Берастэчка / К дружыне казачай / Прыйблукаўся пан Патоцкі* [8, с. 81]; *Лезе пан да Бандароўны, / Ўвесь гарыць, бы ў жары* [8, с. 81]; *Неспакоен пан Патоцкі* [8, с. 89] і інш. Акрамя гэтага наймення, у творы двойчы ўжыта яшчэ адна онімная назва для гэтага персанажа твора – Канеўскі: *Асцярожна, пан Канеўскі! / Будзе ліха, будзе* [8, с. 81]; *Тут як стрэліць пан Канеўскі / Ў лева яе вуха, – / Стала наша Бандароўна / I нема, і глуха* [8, с. 87]. Онім Канеўскі з'яўляеца вытворнай адзінкай: утворана ад тапоніма пры дапамозе суфікса -ск-, або ў паэме выкарыстана назва асобы, якая сведчыць пра месца нараджэння ці пражывання, што тройчы падмацоўваеца ў тэксце апісальным выразам пан з Канёва / Канева: *На Ўкраіне пан Патоцкі, / Пан з Канёва родам* [8, с. 79]; *Пан з Канёва не даруе / Хараству тваёму, / Як не ўмее дараваці / Ён нідзе нікому* [8, с. 82]; *Перад панам тым з Канева / Смела дзеўка стала* [8, с. 86].

Паэт называе свайго героя праста Патоцкім ці Канеўскім, што дае падставы для выказвання меркавання аб наяўнасці нядобрачылівага стаўлення, негатыўных адносін аўтара да свайго героя, аб выражэнні яўна адмоўнай канатацыі, асабліва ў сувязі з другім онімам-празвішчам, які паводле свайго гучання выклікае асацыяцыі з жывёлай.

У адзінненне ад наймення аднаго героя твора па прозвішчы сваю другую галоўную герайню Купала называе па імені – *Бандароўна*, якое паўтараеца ў тэксле 22 разы: *Уцякала Бандароўна / Ў поле з цёплай хаты* [8, с. 82]; *Не прыйшлося спачываці / Доўга Бандароўне* [18, с. 83] і інш.

У адным выпадку сваё імя называе і сама герайня, калі дае адказ на прапанову пана выбіраць яго ці смерць: *Пі, гуляй з сваёй раёнёю, / Покі ваша сіла, – / Бандароўне больш да твару – / Чымся ты – магіла* [8, с. 86], што надзвычай дарэчна псіхалагічна (суб'ектыўна) і сітуацыйна (аб'ектыўна).

Паведамляеца ў тэксце паэмы пра месца пражывання Бандароўны – Берастэчка, указваеца прозвішча яе бацькі і, значыць, яе – Бандарэнка: *Ў слайным месце Берастэчку – / Слаўны Бандарэнка, / Ў яго дочка – Бандароўна, / Пашукаць – паненка* [8, с. 80]. Называе паэт і яе маці, ужываючы аўтарызованы онім-характарыстыку Бандарыха як тыповае найменне жонкі паводле прозвішча мужа: *Як прыходзіў Бандарэнка, / А з ім – Бандарыха* [8, с. 87]. І ўсе гэтыя онімныя найменні выконваюць характарыстычную функцыю, паколькі указываюць на нацыянальную прыналежнасць сям'і герайні паводле прозвішча Бандарэнка, а ўсе разам онімы – Бандароўна, Бандарэнка, Бандарыха – на роднасця, сямейныя сувязі, а сваім гукавым паўторам, агульнасцю гучання часткі ўсіх трох названых уласных імёнаў выражаютъ еднасць, сілу і моц украінскага народа. Падкрэсліваеца гэта і апелятыўнымі адзінкамі. Так, калі за тое, што Бандароўна, «*жартая не пазнаўши, з'ехала па твары*» Патоцкага, ён пагражае ўсім і асабліва дачцэ, бацьку, маці: – *Ўсе адказ дасцё мне зараз – / Дочка, бацька, маці!* [8, с. 82], такім чынам яшчэ раз падкрэсліўшы і выразна вызначыўшы іх еднасць, сілу.

Як відаць, ужо толькі онімныя найменні герояў паэмы, уключаючыся ў сістemu моўных сродкаў, «з'яўляюцца сродкам адразнення персанажаў па іх сацыяльнай прыналежнасці» [6, с. 152], па іх поглядах, меркаваннях і адносінах да людзей і жыщца, імпліцытна выражаютць стаўленне аўтара да іх і, безумоўна, уздзейнічаюць на ўспрыманне чытача і фарміраванне яго ацэнкі.

Акрамя онімных, у паэме выкарыстоўваюцца таксама апелятыўныя найменні Патоцкага і Бандароўны і займеннікі, з якіх найбольш выразна выступае займеннік *ты*, ужыты чатыры разы ў мове Бандароўны да Патоцкага: *Сваё золата, палацы / Застаўляй сабе ты; Бандароўне больш да твару – / Чымся ты – магіла* [8, с. 86]. Асабліва выразна гучыць займеннік *ты* побач са звароткам *пан*: *Не прадасць яна дзявоцтва, / Як ты, пан, сумленне;* [8, с. 86], як і падкрэслена кантэкстная антанімія займеннікаў *ты* і *я* і іх формаў як сродкі перадачы супрацьстаяння герояў у наступных радках: *Дужы ты з сваім багаццем, / А я сілы большай, – / За мной –* ~~твой~~ *дауда і народ мой, / За табой жа – гроши!* [8, с. 86].

Апелятыўныя назвы галоўных герояў паэмы Купалы яшчэ ў большай ступені, чым онімныя, выяўляюць супрацьлегласць і непрыміримасць двух класаў, прадстаўнікамі якіх выступаюць Патоцкі і Бандароўна, выражаяюць розныя адносіны да іх аўтара, уздзейнічаюць на адпаведнае ўспрыманне іх у чыгача. Аднак звяртае на сябе ўвагу тое, што Патоцкага паэт зноў, але яшчэ больш абмежавана і менш колькасна, чым пры дапамозе ўласных найменніяў, называе пры дапамозе апелятываў. Так, толькі ў першай частцы паэмы пасля двойчы ўжытага прозвішча Патоцкі паэт называе яго духам, негатыўная ацэнка якога падмацоўваеца артыбутыўным эпітэтам злы: *Да сягоння жыве памяць / Аб злым гэтым дусе* *На ўсёй чиста Украіне / I на Беларусі* [8, с. 79]. Калі ж «прыцягнулі Бандароўну к пану ў святліцу», аўтар ужо экспліцытна абазначае супрацьстаянне двух герояў паэмы, бо называе яго ворагам: *Глядзіць смела, ані моргне, / Ворагу ў вочы* [8, с. 84]. Дарэчы, пасля забойства Бандароўны ў тэксце паэмы ўжываваецца вытворны ад назоўніка *вораг* прыметнік *ворагава*: *Лый заглянулі [вочы Бандароўны], знаць, крэпка / Ў ворагава сэрца: / Пан Патоцкі ўжо не рад стаў / Сам сабе і дзеўцы* [8, с. 87].

Намнога часцей і больш разнастайна карыстаецца паэт апелятыўнымі назвамі для Бандароўны. Найперш адзначым назоўнікі са значэннем роднасных адносін: нейтральны назоўнік дочка ў мове аўтара пры першым знаёмстве чыгачаў са сваёй герайнія (*Слаўны Бандарэнка, / Ў яго дочка – Бандароўна, / Пашукаць – паненка* [8, с. 80]; *Кліча бацьку, кліча матку, / Каб забралі дочку* [8, с. 87]), у мове Патоцкага пры пагрозе ўсёй сям'і ў вышэй цытаваным урыўку, а таксама ласкальныя назоўнікі *дачушка* і *донька*, з якіх першы ўжыты ў мове аўтара як выразнік спачування бацькам і яго адносін да Бандароўны (*Галасілі [Бандарэнка і Бандарыха] над дачушкай, / Галасілі сціха* [8, с. 87]; *Забіралі бацька, маці / Родную дачушку* [8, с. 88]), а другі – у мове бацькоў (*Ой, ламалі свае руки / Стары са старою: – Налажылася донька наша / За ўсіх галавою!* [8, с. 87]) і ў мове «старэйшых тюлзей», аднасяцьчан Бандароўны (*Уцякай жа за пагодай, / Донька маладая* [8, с. 82]) як яшчэ і паказчык нацыянальнай прыналежнасці, тым самым дыферэнцыруючы ўжыванне лексем у залежнасці ад сітуацыі маўлення і для пашырэння імпліцитнай інфармацыі.

З дапамогай розных апелятыўных лексем паэт вар’ируе найменне сваёй герайні. Ён выкарыстоўвае агульнаўжывальныя назоўнікі *дзеўка* і *дзяўчына* для абазначэння ўзросту і полу: *Перад панам тым з Канева / Смела дзеўка стала* [8, с. 86]; *Пан Патоцкі ўжо не рад стаў Сам сабе і дзеўцы* [8, с. 87], *Неспакоен пан Патоцкі / у сваёй правіне, / Што ўчыніў такую крыўду / Ні пра што дзяўчыне* [8, с. 89], называе яе *галубкай*, тым самым выразна эмацыйнальна выяўляе сваю ацэнку, харектарызуе станоўчыя адносіны да яе: *Хто галубку ўбароніць* [8, с. 84], *Застанецца памяць толькі / Ў стадзе галубіным, Што ім выдзер хтось галубку / Крыважадным чынам* [8, с. 84], абазначае з дапамогай кароткай формы субстантываванага прыметніка *нешчасліва*: *Пацягнулі нешчасліву / На вялікі мукі* [8, с. 83] і ці *няшчасная: Вырве сэрцайка няшчаснай, / Вып’е кроў чырвону,* [8, с. 84], такім чынам па-рознаму называючы, харектарызуючы і ва ўсіх выпадках выражаячы адносіны. І нават калі аўтар выкарыстоўвае стылістычна нейтральны назоўнік *дзяўчына* для наймення герайні, то яго нейтральнае найменне ўзмацняеца з дапамогай азначэння-ацэнкі *няшчасная*: *Зблі з дошак габляваных / Белу дамавіну / I складалі ў ёй няшчасну / Забіту дзяўчыну* [8, с. 88].

Дыферэнцыяцыя наймення галоўнай герайні ў залежнасці ад адносін і ўмоў маўлення асабліва падкрэсліваеца выкарыстаннем атрыбутынага словазлучэння *пышная паненка* ў мове самога пана, які звяртаецца да яе: – *Ну, што воліш сабе выбраць, / Пышная паненка: / Ці ў бяседзе засядаці / Вось пад гэтай сценкай // I са мною піць, гуляці, / Ночкі каратаци?* / Ці

навекі косці парыць / У зямельцы-маці? [8, с. 85], аддаочы належнае не толькі прыгажосці Бандароўны, але і яе паводзінам, якія выклікаюць павагу нават і ў самога Патоцкага.

Акрамя непасрэднага наймення Бандароўны пры дапамозе апелятываў, Купала выкарыстоўвае апасродкованае – праз параўнанне. Калі ўлічыць, што параўнанні – гэта адзін са спосабаў адлюстравання абагульняльной прыроды мовы, то індывідуальная характеристыка Бандароўны з дапамогай параўнальных зваротаў збліжаецца з абагульняльнай. Праз параўнанні яшчэ больш выразна выступае інфармацыя-адносіны да Бандароўны, як і да кожнай іншай дзяячыны на яе месцы. Ужытыя ў паэме параўнанні, дзе аб'ектам выступае Бандароўна, а суб'ектам – назвы дрэва, птушкі, асобы, выразна харектарызуюць герайню, выяўляюць ацэнку і адносіны аўтара да яе, фарміруюць эмацыйна-ацэначнае ўспрыманне чытача. Паэт параўноўвае Бандароўну з *калінкой* (звернем увагу на памяншальна-ласкальную формы лексемы), звычайна ўжывальную у фальклоры як сімвала беларускай дзяячынны (І стаіць яна прад панам, / Як калінка тая, / Што ў лузе, над ракою / Вечер пахіле [8, с. 84]), з маладой паводле яе месца за вясельным сталом (*Пасадзіў пан Бандароўну / У куце на лаве, Як бы туую маладую / У вясельнай славе* [8, с. 85]). Адзначым і наяўнасць скразнога вобраза маладой дзяячынны, падмацаваннем чаго выступаюць «аднатачынныя» параўнанні: як маладая «у вясельнай справе», якую ў дамавіну прыбралі, «як да шлюбу», і якой з руты-мяты «вяночак вілі ў дамоўку, як карону каraleўне, клалі на галоўку» [8, с. 88]. У адным выпадку паэт параўноўвае не саму Бандароўну, а тое, як з ёю абыпліся панская гайдукі, з праступніцай ці чарапуніцай: *Прыцягнулі Бандароўну / К пану ў святліцу, / Як праступніцу якую / Ці як чарапуніцу* [8, с. 84], такім чынам апасродкована ўзгадваючы дзікунскія расправы з нявіннымі і яшчэ раз па-новаму харектарызуючы супрацьпастаўленне двух герояў паэмі як прадстаўнікоў двух класаў народа.

Такім чынам, онімныя і апелятыўныя найменні асob, іншыя моўныя сродкі, скарыстанныя для абазначэння і харектарыстыкі галоўных герояў, функцыянуюць у мове паэмі «Бандароўна». Янкі Купалы як дасканалыя сродкі адлюстравання і ацэнкі, харектарыстыкі і супрацьпастаўлення іх сярод іншых шматлікіх і разнастайных моўных сродкаў выразнасці і дасканаласці мовы твора.

### Літаратура

1. Арутюнова, Н.Д. Номинация и текст [Текст] / Н.Д. Арутюнова // Языковая номинация. – М. : Наука, 1977. – С. 304 – 357.
2. Карпенко, Ю.А. Имя собственное в художественной литературе [Текст] / Ю.А. Карпенко // Филологические науки. –1986. – № 4. – С. 34–40.
3. Рогалев, А.Ф. Ономастика художественных произведений: Пособие [Текст] / А.Ф. Рогалев. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2002. – 194 с.
4. Шур, В.В. Онім у мастацкім тэксле: манаграфія [Текст] / В.В. Шур. – Мінск : Бел. кнігазбор, 2006. – 216 с.
5. Ляшчынскай, В.А. Антрапанімічная лексіка ў паэзіі Янкі Купалы: імёны рэальных гістарычных асob [Тэкст] / В.А. Ляшчынскай // Роднае слова. – 2002. – № 10. – С. 24–26.
6. Ляшчынскай, В.А. Уласнае імя ў паэзіі Янкі Купалы [Тэкст] / В.А. Ляшчынскай // Актуальные вопросы славянской ономастики: Материалы Международной научной конференции (Гомель, 21–22 ноября 2002 г.) / Отв. ред. Р.М. Козлова. – Гомель : УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2002. – С. 150–156.
7. Ляшчынскай, В.А. Уласнае імя і паэтычная норма [Текст] / В.А. Ляшчынскай // Актуальные вопросы славянской ономастики: Материалы II Международной научной конференции (Гомель, 11–12 ноября 2004 г.) / Отв. ред. Р.М. Козлова. – Гомель : УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2004. – С. 127 – 132.
8. Купала, Я. Поўны збор твораў у дзевяці тамах [Тэкст] / Я. Купала. Т. 6. Паэмы, пераклады. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1999. – 430 с.